

30к-1  
9243

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

ЦК ЛКСМБ  
БЮЛЕТЭНЬ

№ 1

6 чэрвеня 1932 г.

З Ы М Е С Т

1. Паведамленьне аб VI пленуме ЦК ЛКСМБ.
2. Аб зборы шэфскіх, інтэрнацыянальных узносаў за 1932 г.
3. Аб комсамольскім штурме па прывядзеньню ў парадак школ, клюбаў, хат-чыталень, чырвоных куткоў, бібліятэк і інш. культурных ачагоў.
4. Аб масавай праверцы выкананьня самаабавязацельстваў.
5. Аб расстаноўцы комсамольскіх сіл у колгасах.
6. Аб рабоце маладзёжных гасразліковых брыгад на ф-цы „Дзьвіна“ — Віцебск.

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУС  
ПАРТМАССЭКТАР

М Е Н С К

1932



НАЦЫЯНАЛЬНАЕ  
БІБЛІАТЭКА  
БЕЛАРУСІ



5.4.120  
6A173220p

Літпраўка *Т. Кудрук*  
Тэхрэдактар *І. Белкін*  
Карэктурa *М. Кавалёва*  
Здана ў друкарню 6-VI—32 г.  
Падпісана да друку 7-VI—32 г.

Заказ № 1364.

5.000 экз.

(1 арх.)

Уп. Галоўлітбелу № а 499.

---


Друкарня імя Сталіна.

УСІМ ОРГАНІЗАЦЫЯМ ЛКСМ БЕЛАРУСІ.

ЦК ЛКСМБ паведамляе, што 24 чэрвеня ў гор. Менску склікаецца VI пашыраны пленум Цэнтральнага камітэту ЛКСМБ з наступнай абвестлай дню:

- 1) Вынікі абмену білетаў і перавыбараў саюзных органаў (дакл. т. Герцовіч).
- 2) Аб росьце і політыка-выхаваўчай рабоце сярод піонэраў і дзяцей (дакл. т. Ляхаў).
- 3) Аб рабоце колгаснай ячэйкі комсамолу (дакл. т. Камароў).
- 4) Вынікі веснавога севу і задачы падрыхтоўкі да ўборачнай (дакл. НКЗему тав. Августайціс).
- 5) Плян разгорнутых мерапрыемстваў па марксыцка-ленінскай вучобе актыву і комсамольцаў (дакл. т. Лубенскі).
- 6) Выбары дэлегатаў на VII Усесаюзную канфэрэнцыю ЎсеЛКСМ.

Сакратар ЦК ЛКСМБ Герцовіч.





Неадкладна абгаварыць на Бюро РК.

УСІМ ГАРКОМАМ, РАЙКОМАМ і ЯЧЭЙКАМ ЛКСМБ.

## ПАСТАНОВА

Бюро ЦК ЛКСМБ ад 30 мая 1932 г.

Аб зборы шэфскіх, інтэрнацыянальных узносаў за 1932 г.

1. Зацьвердзіць суму збору шэфскіх і інтэрнацыянальных узносаў па кожнай арганізацыі, выходзячы з прадстаўленых звестак аб лічбавым складзе арганізацыі на 15 мая (па тых арганізацыях, якія не прадставілі на 15 мая звестак аб лічбавым складзе арганізацыі пасля абмену білетаў, вылічваць суму збору ўзносаў па становішчы на 1/1).

2. Канчатковы тэрмін збору шэфскіх і інтэрнацыянальных узносаў устанавіць 24 чэрвеня. Лічыць неабходным, каб кожны член КСМ да 24/VI—дню адкрыцця VI пленуму ЦК ЛКСМБ—поўнасьцю выканаў свой пярвейшы абавязак па шэфстве над паветраным і морскім флётам СССР і свой пярвейшы абавязак перад комсамольскімі братэрскімі замежнымі арганізацыямі, комсамольцамі, якія пакутуюць у турмах ці працуюць у цяжкіх умовах капіталістычнага прыгнечаньня. Устанавіць на пленуме 2 дошкі рапартаў аб выкананьні райарганізацыямі сваіх пярвейшых шэфскіх і інтэрнацыянальных абавязкаў.

3. Абвясьціць усім ГК, РК, К-там, ячэйкам і ўсім членам ЛКСМБ, што ЦК прыняў на сябе адказнасьць ад імя комсамольцаў Беларусі рапартаваць 1 ліпеня ў Маскве на VII Усеаюзнай канфэрэнцыі ЎсеЛКСМ аб поўным зборы комсамольцамі Беларусі шэфскіх і інтэрнацыянальных узносаў за 1932 г.

4. Абавязаць усе К-ты і ячэйкі тэрмінова давесьці да кожнага комсамольца 2-гі і 3-ці пункты гэтай пастановы і разгарнуць масавую работу вакол яе выкананьня. Увязаць збор шэфскіх узносаў з узмацненьнем вайсковай работы Комсамолу, і збор інтэрнацыянальных узносаў з узмацненьнем інтэрнацыянальнага выхаваньня комсамольцаў і беспартыйнай моладзі.

5. Пэрсональную адказнасьць за выкананьне гэтага мерапрыемства ўскласьці на т. Камарова. Абавязаць усе ГК, РК, К-ты і ячэйкі вылучыць членаў бюро, адказных за работу па выкананьні рашэньняў ЦК ад 24/VI.

6. Прапанаваць усім ячэйкам вылучыць па цэхячэйкам і групам спэцыяльных упаўнаважаных па зборы шэфскіх і інтэрнацыянальных узносаў і разгарнуць соцпаборніцтва паміж ячэйкамі на хутчэйшае сканчэньне поўнага збору ўзносаў.

7. Абавязаць усе ГК і РК па тэлефону і хуткай поштай 5—10 і 15 ліпеня інфармаваць ЦК аб ходзе работы па выкананьні гэтага рашэньня і аб колькасьці членаў арганізацыі, выканаўшых рашэньні ЦК.

8. ЦК папярэджвае ўсе камітэты ЛКСМ, што таму, як будзе выконвацца гэта пастанова, ЦК будзе расцэньваць уменьне ГК і РК па-баявому, хутка мобілізоўваць масы на выкананьне задач саюзу і ўменьне па-баявому гібка і апэрацыйна кіраваць.

9. Усім РК, дзе будуць праходзіць райконфэрэнцыі, гэту пастанову ЦК паставіць на конфэрэнцыі ў парадку асобага па ведамленьня.

10. Абавязаць ГК і РК усе паступаючыя у РК сабраныя ячэйкамі сумы шэфскіх і інтэрнацыянальных узносаў безадкладна пераводзіць у райаддзяленьне Дзяржбанку на спэцыяльныя рахункі ЦК КП(б)Б па інтэрнацыянальным і шэфскім узносам, строга падзяляючы пры пераводзе сумы шэфскіх ад інтэрнацыянальных.

---

Аб прывядзеньні ў парадак клюбаў, чырвоных куткоў, хат-чыталень, нардомаў і бібліятэк.

Адзначыць яўна недастатковую работу комсамолу ў барацьбе за прывядзеньне ў парадак культурных ачагоў гораду і вёскі (чыстата, лэзунгі, плякаты, арганізацыя дзяжурстваў і консультацый).

Рад культурных устаноў, асабліва на вёсцы, фактычна бяздзейнічаюць, а працуючыя не забясьпечваюць патрэбнага разгорваньня работы. Камітэты і ячэйкі ЛКСМ не паставілі сваёй задачай арганізацыю бесперабойнай разгорнутай работы клюбаў, куткоў, чыталень, бібліятэк. У практыцы работы кіраўніцтва і ор-

ганізацыі адсутнічае пастаноўка пытанняў работы гэтых устаноў. Контроль і дапамога ім з боку комсамолу.

Лічачы такое становішча ў далейшым недапушчальным, бюро ЦК пастанаўляе:

1. Абвясціць трохдэкадны комсамольскі штурм за прывядзеньне ў парадак школ, клюбаў, чыталень, чырвоных куткоў, бібліотэк і іншых культурных ачагоў.

Да 6 пленуму ЦК ЛКСМБ і VII Усесаюзнай канфэрэнцыі УсеЛКСМ усе культурныя ачагі гораду і вёскі павінны быць сіламі комсамолу поўнасьцю прыведзены ў парадак. Павінна быць праведзена ачыстка памяшканьняў ад бруду, адрэмантаваны сталы, крэслы, шафы, полкі для захаваньня кніг. Вымыты вокны, устаўлены шыбы і г. д. Аформлены лэзунгі, плякаты, якія адлюстроўваюць найбольш важныя задачы і мерапрыемствы партыі, улады і комсамолу. Організавана гучная чытка газэт, гутаркі, лекцыі, даклады, вечары пытанняў і адказаў на розныя тэмы.

Комсамольскі штурм павінен садзейнічаць ператварэньню гэтых устаноў у сапраўдныя ачагі культуры і адпачынку працоўных.

2. Комітэты і ячэйкі комсамолу павінны разам з зацікаўленымі організацыямі стварыць тройкі для абсьледваньня ўсіх культурных ачагоў, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёну, заводу, установы, колгасу, саўгасу, вёскі, пасьля чаго становішча і канкрэтныя мерапрыемствы па прывядзеньні іх у парадак абгаварыць на сходах комсамолу і паседжаньнях комітэтаў.

3. Ва ўсіх ячэйках вылучыць спэцыяльных таварышоў, якія будуць адказваць за нормальную работу і парадак у клюбах, кутках і г. д. Раз у 3 дэкады заслухоўваць паведамленьне вылучаных таварышоў, забясьпечыўшы дапамогу і штодзённы контроль іх работы.

4. У клюбах, кутках, чытальных організаваць консультацыі і сталы давадак па ўсіх цікавых рабочых і колгасьнікаў пытаннях. Устанавіць чарговасьць дзяжурстваў комсамольцаў, вылучыўшы на гэту работу найбольш моцных комсамольцаў з актыўнасьцю.

5. Організаваць выданьне насыценных газэт.

6. Усю работу па прывядзеньні ў парадак культурных ачагоў, разгарнуць на глебе соцпаборніцтва ўнутры ячэйкі паміж комсамольцамі, паміж ячэйкамі і раёнамі. Прэміяваць ячэйкі і комсамольцаў, узорна організаваўшых рэалізацыю гэтай пастановы.

7. Опэрацыйнае кіраўніцтва правядзеньня штурму ўскласьці на т. Смолікаву.

Даручыць т. Смолікавай у разьвіцьцё гэтай пастановы даць падрабязнае ўказаньне на месцы.

8. Прапанаваць рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“ і ўсяму комсамольскаму друку арганізаваць шырокае асьвятленьне ходу рэалізацыі гэтай пастановы.

9. Паставіць пытаньне перад коллегіяй Наркомасьветы, прэзыдыумам ЦСПСБ і іншымі зацікаўленымі арганізацыямі аб безадкладным уключэньні ў правядзеньне комсамольскага штурму, даўшы на месцы адпаведныя ўказаньні.

10. Прасіць ЦК КП(б)Б даць указаньне мясцовым парткомам аб аказаньні ўсямернай дапамогі комсамолу ў правядзеньні штурму.

## ПАСТАНОВА

Бюро ЦК ЛКСМБ ад 29 мая 1932 г.

Аб правядзеньні масавай праверкі выкананьня самаабавязальстваў.

Прайшоўшы абмен комсамольскіх білетаў вызначыў новую форму і мэтод канкрэтнага падыходу да кожнага комсамольца паасобку. Гэтай формай зьявіліся самаабавязальствы, узятыя кожным комсамольцам пры атрыманьні новых комсамольскіх білетаў, узброіўшыя кожнага комсамольца праграмай дзеяньня ў барацьбе за соцыялістычнае будаўніцтва на кожным канкрэтным вучастку работы.

Задачы сёнешняга дня заключаецца ў тым, каб арганізаваць масавую праверку выкананьня самаабавязальстваў і прыняцьце новых самаабавязальстваў, зрабіць самаабавязальствы сьстэмай работы для кожнай комсамольскай групы, ячэйкі і ўсёй орг.-цыі. Самаабавязальства зьяўляецца такой формай, дзе сустракаюцца твар да твару кіраўнікі і радавыя комсамольцы, дае магчымасьць канкрэтнага падыходу да кожнага комсамольца і забяспечвае павышэньне ініцыятывы, актыўнасьці кожнага комсамольца ва ўзяцьці на сябе канкрэтных абавязальстваў, выцякаючых з бягучых задач арганізацыі.

Выходзячы з гэтага, Бюро ЦК ЛКСМБ пастанаўляе:

1. У процэс падрыхтоўкі да VII усесаюзнай канфэрэнцыі ЎсеЛКСМ і VI пленуму ЦК ЛКСМБ правесцьці масавую праверку



выкананьня самаабавязацельстваў, узятых кожным комсамольцам пры атрыманьні новага комсамольскага білета.

2. Масавая праверка выкананьня самаабавязацельстваў павінна пайсьці па лініі правядзеньня масавых сходаў комсамольскіх груп, цэхчэек і ячэек з прыцягненьнем беспартыйнай працоўнай моладзі, дарослых рабочых, колгаснікаў і комуністаў з пастаноўкай інфармацыі комсамольцаў аб выкананьні ўзятых самаабавязацельстваў па лініі арганізацыі рэйдаў праверкі выпуску спецыяльных сьценгазэт, арганізацыі пераклічкі і смотру на старонках друку. Масавая праверка выкананьня самаабавязацельстваў кожным комсамольцам павінна спалучацца з праверкай таго, як комітэт, ячэйка, група, забясьпечылі ў практыцы сваёй работы практычную дапамогу кожнаму комсамольцу ў выкананьні яго самаабавязацельстваў, наколькі к-т, ячэйка, група сумелі ў процэсе сваёй работы арганізаваць укараненьне самаабавязацельства ў сыстэме сваёй работы.

3. Праверка выкананьня самаабавязацельстваў павінна паказаць лепшыя ўзоры бальшавіцкіх адносін да выкананьня даных абавязацельстваў, „бо слова бальшавіка—ёсьць сур'ёзнае слова“ (Сталін) і забясьпечыць нецярпімасць і грамадзкае асуджэньне ваклтых камсамольцаў, якія ігнаравалі выкананьне сваіх-жа абавязкаў.

4. Правядзеньне масавай праверкі павінна забясьпечыць укараненьне самаабавязацельства ў сыстэме работы кожнай комсамольскай групы, ячэйкі. Зрабіць сыстэмай работы пастаноўку контролю выкананьня за практычнай работай кожнага члена арганізацыі ў групе, ячэйцы і комітэце.

Бюро ЦК ЛКСМБ асабліва папярэджвае ўсе к-ты, ячэйкі ад спроб адміністрацыйнага насаджэньня самаабавязацельстваў зьверху, ад падмены добраахвотнага пачыну кожнага комсамольца.

Побач з гэтым бюро ЦК ЛКСМБ абавязвае ўсе арганізацыі забясьпечыць кіраўніцтва за якасным зьместам новых самаабавязацельстваў з тым, каб самаабавязацельства было канкрэтным а не агульным, адлюстроўваючым вузлавя пытаньні работы ячэек, груп, зьяўлялася-б канкрэтнай праграмай дзеяньня для кожнага комсамольца.

5. Укараненьне самаабавязацельства ў сыстэму саюзнай работы павінна ўзьняць яшчэ большую актыўнасьць комсамольскіх мас у вырашэньні задач саюзнай работы, забясьпечыць поўную магчымасьць для кожнага комсамольца праявіць сваю ініцыятыву, свой пачын на кожным вучастку работы, укараніць работу і адказнасьць за ўзятая самаабавязацельствы перад Саюзам.

## ПАСТАНОВА

Бюро ЦК ЛКСМБ ад 29 мая 1932 г.

Аб расстаноўцы комсамольскіх сіл у колгасах.

1. Адзначыць, што праходзячая кампанія перавыбараў саюзных органаў паказвае, што значная колькасць раённых комсамольскіх арганізацый не перабудавалі работу колгасных ячэек у адпаведнасці з рашэннямі партыі аб пераключэнні ўвагі ў рабоце на колгасную вытворчую брыгаду і недапушчальна марудна [выконваюць рашэнне ЦК УсеКП(б) ад 15-V аб расстаноўцы партыйных і комсамольскіх сіл у колгасах (Клімавічы, Горкі, Мсьціслаўль і інш.).

2. У цэнтры ўвагі колгаснай ячэйкі комсамола павінна стаяць задача арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання перш за ўсё свайго колгасу, г. зн. колгасу, пры якім знаходзіцца ячэйка.

Па-другое, арганізацыя сталай марксысцка-ленінскай вучобы комсамольцаў, беспартыйнай моладзі і дарослых колгаснікаў.

Па-трэцяе, правядзенне масава-растлумачальнай работы аб політыцы і рашэннях партыі, ураду і розных арганізацый сярод комсамольцаў і беспартыйнай моладзі, дарослых колгаснікаў і аднаасобнікаў.

Посьпехі ў рабоце колгаснай ячэйкі комсамолу вызначаюцца ў сучасны момант тым, наколькі ўмацаваны і добра працуюць колгасныя вытворчыя брыгады (паляводчыя, жывёлагадоўчыя і інш.) і тым, наколькі колгасная ячэйка перабудавала сваю работу.

3. Выходзячы з гэтага, ЦК ЛКСМБ прапануе ўсім колгасным ячэйкам:

а) Неадкладна размеркавець усіх комсамольцаў свайго колгасу па вытворчым брыгадам, вылучыўшы ў тых брыгадах, ад работы якіх залежыць поспех работы ўсяго колгасу, найбольш моцных і актыўных комсамольцаў. Побач з гэтым усіх комсамольцаў, якія працуюць кур'ерамі, вартаўнікамі, возчыкамі ў раёнах і сельскіх установах і колгасах і на іншых другарадных работах, неадкладна перавесці на сталую работу ў колгасныя брыгады.

б) У кожнай брыгадзе правесці выбары, а [там, дзе толькі 1-2 комсамольцы, вылучыць на бюро яч. брыгадных комсамольскіх арганізатараў-групоргаў.

4. Задачами групоргаў зьяўляецца: прыцягненне комсамольцаў і беспартыйнай колгаснай моладзі, працуючай у брыгадзе, да складання вытворчага пляну брыгады, арганізацыя соцсаборніцтва і ўдарніцтва па выкананьні і перавыкананьні норм выпрацоўкі ў брыгадзе і соцсаборніцтва з іншымі брыгадамі на лепшае і хутчэйшае выкананьне плянаў. Арганізацыя ў часе севу і ўборкі і на скотных дварох штодзенных вытворчых нарад комсамольцаў і моладзі па пытаннях выканання вытворчага пляну брыгадай на дзень. Барацьба з абязьлічкай каня і с.-г. інвэнтару ў брыгадзе. Арганізацыя вывучэньня навейшых дасягненьняў агро-і зоотэхнікі перадавых капіталістычных краін (чаму ў Польшчы, Бэльгіі, і Голяндзі ўраджай ільну з гектара большы ў 2-3 разы, чым у Даніі, удойнасьць малочнага стада ў некалькі разоў больш, чым у нас), і арганізацыя барацьбы комсамольцаў і моладзі па прымяненьні агро-і зоотэхнікі ў брыгадзе. Арганізацыя правільнага ўліку і запісу працадзён па колькасьці і якасьці работы. Арганізацыя сярод комсамольцаў і моладзі гутарак па розных пытаннях і прыцягненне для правядзеньня гутарак партыйцаў, актывістаў-комсамольцаў, агрономаў, настаўнікаў і г. д. Арганізацыя чытак газэт і растлумачэньне рашэньняў партыі і ўраду. Правядзеньне гутарак аб жыцьці моладзі і рабоце комсамолу за граніцай. Арганізацыя культурнага адпачынку моладзі (гармошка, вывучэньне новых сьпеваў, чытка мастацкай літаратуры, арганізацыя розных фізкульт. гуляняў і г. д.). Групорг павінен прыцягваць лепшых колгаснікаў-ударнікаў у комсамол.

5. Групорг павінен штодзенна мець сувязь з партгрупай, сакратаром ячэйкі і паведамляць іх аб настроях, інтарэсах і запатрабаваньнях комсамольцаў і беспартыйнай моладзі ў брыгадзе і атрымліваць ад парторга і сакратара ўказаньні аб сваёй рабоце. Бюро яч. павінны не радзей аднаго разу ў м-ц заслухоўваць даклады аб рабоце кожнага групорга.

ЦК надае выключна важнае значэньне нізавому зьвязу ў арганізацыйнай структуры вясковага комсамолу—брыгадам, комсамольскім арганізацыям у рабоце па арганізац.-гасп. умацаваньні колгасу. ЦК абавязвае ўсе ГК, РК і ячэйкі колгасу:

1. Не пазьней 10 чэрвеня ўтварыць перастаноўку комсамольцаў па брыгадах і ўтварыць выбары і вылучэньне комсамольскіх арганізатараў у брыгады.

2. Арганізаваць сыстэматычнае кіраўніцтва работай брыгадных комсамольскіх арганізатараў, шляхам заслухоўваньня на бюро

к-таў іх дакладаў і дакладаў ячэек аб кіраўніцтве іх работай групоргаў, шляхам пэрыодычных скліканьняў групоргаў на нарады пры ГК і РК і праз пэрыодычную пасылку ім лістоў аб задачах іх работы.

ГК і РК павінны выкарыстаць групоргаў, як важнейшае зьвязно ў сыстэме ўліку і вывучэньні настрояў камсамольцаў і беспартыйнай моладзі, і пастаноўкі масава-політычнай і растлумачальнай работы.

Усе колгасныя ячэйкі, райкомы, гаркомы павінны асобную ўвагу ўдзяліць падрыхтоўцы і вылучэньню брыгадзіраў колгасных вытворчых брыгад з ліку актыўных камсамольцаў і беспартыйных маладых колгаснікаў-ударнікаў, карыстаючыхся павагай і давер'ем сярод колгаснікаў, і арганізацыі сыстэматычнай дапамогі ім у іх рабоце шляхам арганізацыі консультацыі і снабжэньня іх літаратурай па іх рабоце, шляхам сазыву сэмінараў-нарад па абмену вопытам работы і прыцягненьня на гэтыя нарады агрономаў і іншых спецыялістаў у галіне сельскай гаспадаркі.

Абавязаць усе ГК і ячэйкі не пазьней 15 чэрвеня паведаміць ЦК аб выкананьні існуючага рашэньня і складзе выбраных групоргаў.

## РАШЭНЬНЕ

**Бюро ЦК ЛКСМБ аб рабоце маладзёжных гасразьліковых брыгад на ф-цы „Дзьвіна“—Віцебск.**

ЦК ЛКСМБ адзначае зусім незадавальняючае становішча з укараненьнем брыгаднага гасразьліку на ф-цы „Дзьвіна“—Віцебск. Колькасны размах росту гасразьліковых брыгад зусім не замацаваны якасным іх паляпшэньнем. Гасразьліковыя маладзёжныя брыгады на гэтым прадпрыемстве ня сталі вядучымі атрадамі соцыялістычнага спаборніцтва, аб чым сьведчыць наяўнасьць большай колькасьці гасразьліковых брыгад, сыстэматычна ня выконваючых прамфінплян.

Усё гэта зьяўляецца вынікам:

1. Зусім недапушчальных бюрократычных адносін і самацёку ў пераводзе брыгад на гасразьлік з боку гаспадарчых, прафсаюзных арганізацый, якія выразіліся ў адсутнасьці гібкай падрых-

тоўчай работы ў пэрыод пераводу брыгад на гасразьлік, у адсутнасьці штодзённай дапамогі і канкрэтнага кіраўніцтва брыгадамі, у адсутнасьці распрацаванай сыстэмы брыгаднага ўліку, плянаваньня і тэхнормаваньня.

2. Адсутнасьцю з боку заводзкай і гарадзкой комсамольскіх організацый штодзённай практычнай дапамогі ў кіраўніцтве гасразьліковымі брыгадамі. Комсамольскае кіраўніцтва не займалася сыстэматычным вывучаньнем работы гасразьліковых брыгад па асобных пытаньнях (улік, плянаваньне, эфэктыўнасьць, брак і г. д.), сваячасова не мобілівала ўвагу гасразьліковых маладзёжных брыгад на выкананьне і перавыкананьне прамфінплянаў. Маючыся лепшыя ўзоры барацьбы асобных ударнікаў у гасразьліковых брыгадах, выконваючых і перавыконваючых якасныя і колькасныя паказчыкі, не абагульваліся і не рабіліся сродкам іншых гасразьліковых брыгад. Разам з тым комсамольская організацыя ф-кі „Дзвіна“ не вяла рашучай барацьбы з антыпартыйнымі хвасьцісцкімі настроймі аб нерэальнасьці выкананьня прамфінплянаў. Адсутнічала шырокая масаварастлумачальная работа па гэтых настройх сярод адсталай часткі рабочай моладзі ў гасразьліковых брыгадах. Комсамольская організацыя не забяспечыла сваячасовага адшуканьня магчымасьці выкананьня прамфінплянаў за лік мобілізацыі ўнутрызаводзкіх рэсурсаў.

3. Несваячасовага і недакладнага дакладаньня да гасразьліковых брыгад цвёрдых заданьняў, нарад-заказаў.

4. Адсутнасьці штодзённага належнага ўліку колькасных і якасных паказчыкаў у брыгадзе і кожнага ўдарніка ў паасобку, адсутнасьці організацыі сыстэматычнага контролю за выкананьнем абодвымі бакамі гасразьліковых абавязацельстваў (брыгадамі і гасорганамі).

5. Слабага ўкараненьня навуковай організацыі працы ў гасразьліковых брыгад і організацыі іх не па прынце тэхнолёгічнага процэсу вытворчасьці.

6. Ня гібкай і не дыфэрэнцыяванай організацыі прэміяваньня гасразьліковых брыгад і членаў брыгад у асаблівасьці.

7. Не замацаваньня сталага складу ў брыгадах і сыстэматычнай перакідкі рабочых з брыгады ў брыгаду.

8. Адсутнасьці спаборніцтва паміж брыгадамі і ўнутры брыгад.

ЦК ЛКСМБ п а с т а н а ў л я е:

1) Абавязаць комсамольскую організацыю ф-кі „Дзвіна“ неадкладна разгарнуць работу па наладжваньні дакладнага соцыя-

лістычнага гасразьліку ў маладзёжных брыгадах і якаснага паляпшэння іх, забяспечыўшы, шляхам карэннага палепшання кіраўніцтва імі, пералом у выкананьні і перавыкананьні прамфінплянаў па якасных і колькасных паказчыках у бліжэйшы час.

2) Дабіцца, каб кожная гасразьліковая маладзёжная брыгада мела сваячасова дакладны плян, праграму, нарад-заказ, каб кожная брыгада ведала, якія вырабы павінна вырабляць, нормы на расход матэрыялаў, наколькі павінна зьнізіць сабекошт прадукцыі, брак, прастоі і колькі павінна даць эканоміі заводу.

3) Наладзіць і арганізаваць сыстэматычны контроль і праверку за выкананьнем гасразьліковых умоў (як з боку гасорганаў, так і з боку гасразьліковых брыгад), арганізаваўшы правядзеньне контрольных 10-мінутных вытворчых нарад да і пасля работы па выніках выкананьня 2-баковых абавязкаў.

4) Дабіцца на працягу бліжэйшага часу рэарганізацыі маладзёжных гасразьліковых брыгад і арганізацыі новых гасразьліковых брыгад, па прыцыпе тэхнолёгічнага процэсу, замацаваўшы на гэтай аснове правільную арганізацыю працы ў гасразьліковай брыгадзе. Завадакіраўніцтву неабходна неадкладна заняцца перабудовай апэрацыйна-тэхнічнага нормаваньня і ўліку, адзначыўшы вучасткі, на якіх магчыма арганізацыя новых маладзёжна гасразьліковых брыгад.

5) Арганізаваць работу ў гасразьліковых брыгадах па складаньні і высоўваньні зьменна-сустрэчных тэхпрамфінплянаў, на аснове глыбокага вывучэньня магчымасьцяй агрэгату, мэханізму, станка, дабіваючыся павялічэньня выпуску прадукцыі, паляпшэньня якасьці, зьніжэньня сабекошту эканоміі сыравіны і энэргіі. Прыцягваць да складаньня і прапрацоўкі тэхпрамфінплянаў інжынерна-тэхнічных працаўнікоў.

6) У выніку таго, што абязьлічка да гэтага часу ня зьнішчана ў гасразьліковых брыгадах, прапанаваць колектывам і ячэйкам забяспечыць, разам з цэхавай адміністрацыяй, неадкладнае замацаваньне рабочых у гасразьліковых брыгадах за агрэгатамі, мэханізмамі, станкамі.

7) Маючы выпадкі ўраўнілаўкі ў аплаце працы і разьмеркаваньні прэмій у гасразьліковых брыгадах, абавязаць комсамольскі колектыў і ячэйкі павесьці рашучую барацьбу з ураўніцельнай і групавой аплатай працы, дабіваючыся, каб кожны рабочы ў гасразьліковай брыгадзе за брак, зроблены па яго віне, за па-

ломку абсталявання, інструманту, нёс матэрыяльную адказнасць у межах устаноўленых законадаўствам і колдагаворам. Каб зарплата кожнага рабочага і разьмеркаваньне прэмій вызначалася яго кваліфікацыяй і якасьцю работы.

8) Устаноўлены разьмер прэмій павінен быць вызначан ступеньню выкананьня пляну, разьмерам магчымай эканоміі, неабходна організаваць мэтад разьмеркаваньня прэмій прапорцыянальна зарплате. Пры ўмове здзельшчыны неабходна дыфэрэнцыяваць прэміяваньне ў залежнасьці ад кваліфікацыі асобных рабочых і спэцыфічных умоў іх работы.

9) Увесь улік неабходна організаваць на першапачатковых дакумэнтах, якія ёсьць у цэху і ў гасразьліковай брыгадзе. Улік павінен весьціся спэцыяльна вылучанымі з боку заводакіраўніцтва вучотчыкамі на вучастках, а таксама брыгадзірамі ў гасразьліковых брыгадах. Улік патрэбна паставіць так, каб брыгада кожны дзень мела зьвесткі аб выніках работы за прайшоўшую зьмену кожнага вучастку брыгады і кожнага члена брыгады ў паасобку. Заводакіраўніцтву неабходна ў бліжэйшы час распрацаваць сыстэму брыгаднага вучоту гасразьліковых брыгад.

10) Для павышэньня кваліфікацыі брыгадзіраў і падняцьця іх тэхнічнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню, прапанаваць калектывам і камітэтам комсамолу організаваць спэцыяльныя сэмінары для брыгадзіраў па кваліфікацыях, забясьпечыўшы іх кваліфікаванымі кадрамі кіраўнікоў і прыладамі.

11) Прапанаваць комсамольскай арганізацыі на працягу мая м-ца ахапіць пагалоўна ўсіх рабочых у гасразьліковых брыгадах тэхнічнай вучобай, організаваўшы масавую сетку тэхнічных гурткоў па кваліфікацыях, шырока выкарыстоўваючы пастаноўку дакладаў і лекцый. ЦК абавязвае забясьпечыць якасьць работы тэхгурткоў, працягваючы да кіраўніцтва іх інжынэрна-тэхнічныя сілы, забясьпечыўшы тэхгурткі памяшканьнем, літаратурай, прыладамі і г. д. Рэдакцыям газэт „Ч. З.“ і „Ю. А.“ організаваць на старонках друку мясячнік консультацыі для гасразьліковых брыгад па асобных пытаньнях гасразьліку.

12) Лічыць неабходным неадкладнае разгортваньне масавай работы ўнутры гасразьліковых брыгад за стварэньне фонду эканомічнай незалежнасьці Савецкага саюзу ад капіталістычных краін, шляхам распрацоўкі тэхнічнаабгрунтаваных плянаў, разгарнуўшы барацьбу за канкрэтнае ажыцьцяўленьне лёзунгу „дагнаць і перагнаць“.

ЗМ/1848207 (050)

13) ЦК прапануе калектыву і ячэйцы забяспечыць разгортванне шырокай работы па мобілізацыі ўнутрызаводзкіх рэсурсаў, устанавіўшы строгі контроль за іх выкарыстаннем. Адначасова ЦК звярочвае ўвагу гаспадарчых арганізацый на неабходнасць першачарговага забеспячэння гасразьліковых брыгад сыравінай, інструмантамі, выплатай зарплаты і прэмій.

14) Арганізаваць соцсаборніцтва паміж гасразьліковымі брыгадамі і ўнутры гасразьліковых брыгад, ахапіўшы індывідуальным саборніцтвам пагалоўна ўсіх ударнікаў у гасразьліковых брыгадах.

ЦК прапануе комсамольскаму калектыву і ячэйкам у аснову далейшага кіраўніцтва гасразьліковымі маладзёжнымі брыгадамі пакласці сыстэматычную практычную дапамогу на аснове вывучэння іх работы, сваячасовай мобілізацыі на выкананне і перавыкананне прамфінпляну, выхоўваючы шырокія масы маладых рабочых у гасразьліковых брыгадах на лепшых паказчыках барацьбы гасразьліковых брыгад і асобных ударнікаў за выкананне і перавыкананне якасных і колькасных паказчыкаў. ЦК прапануе шырока разгарнуць у гасразьліковых маладзёжных брыгадах палітыка-выхаваўчую і культурна-бытавую працу (клуб, кіно, палітгурткі, лекцыі і г. д.).

Маладзёжныя гасразьліковыя брыгады на прадпрыемствах павінны стаць вядучымі атрадамі соцсаборніцтва.



800000022 1 1325



2

34

1964-11